



НАСТАЎНІКІ
РЫХТУЮЦЦА
ДА ФІНАЛУ **3**

САКРЭТЫ І АСОБЫ
ФІЗМАТА

12



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

22

ВЕРАСНЯ 2020 г.

АЎТОРАК

№ 184 (29298)

ЛІЧБА ДНЯ

2,13

МЛН КВ. М

жылыя ўведзена ў эксплуатацыю ў краіне ў студзені — жніўні. Гэта на 3,4 % больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года, паведамляе Белстат. Арганізацыі ўсіх формаў уласнасці пабудавалі 23,8 тыс. кватэр. Для грамадзян, якія стаяць на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў, уведзена ў эксплуатацыю 792,6 тыс. кв. м, або 37,1 % усяго ўведзенага жылля. З уведзенага жылля для чаргавікоў з выкарыстаннем дзяржападтрымкі пабудавана 598 тыс. кв. м. У сельскіх населеных пунктах — 678,4 тыс. кв. м, або 31,8 % уводу на краіне.

ПАД АХОВАЙ СВЯТОГА ГУБЕРТА



Фота БелТА

Да дня горада, які Гродна святкаваў у мінулыя выхадныя, месцічы атрымалі нямала цікавых падарункаў. Адзін з іх — скульптурная выява апекуна горада, святога Губерта, і яго алена з залатым крыжам паміж рагамі. Што цікава — месца размяшчэння скульптурнай кампазіцыі падказалі самі гараджане. Падрабязней аб гэтым і аб іншых прыемных падарунках чытайце на 3-й старонцы.



КОРАТКА

- **Кітай зацікаўлены ў арганізацыі турыстычных маршрутаў у Беларусь з уключэннем суседніх краін.**

- У Беларусі павялічаны цэны на каштоўныя металы, якія скупляюцца ў фізічных асоб.

- На чыгуначных вакзалах з'явілася бясплатная зарадка для мабільных прыладаў.



- Гідролагі прагназуюць спад узроўня вады на рэках Беларусі.

- **МАЗ завяршае выпрабаванні новых газавых аўтобусаў.**

- Усе лясы ў Беларусі аблічаваны. Устанавішы праграму на смартфон, будучы ў лесе, чалавек дакладна разумее, дзе ён знаходзіцца: колькі гадоў гэтаму лесу, што ў яго за склад.

Справа маладых

ПРАКАЧАЦЬ СВОЙ SKILL — І АПЫНУЦЦА Ў ШАНХАІ!

Конкурс прафесійнага майстэрства WorldSkills Belarus 2020 прайшоў у Мінску ў Індустрыяльным парку «Вялікі камень» з грандыёзным размахам. За абмежаваны час найлепшыя маладыя спецыялісты рабочых прафесій з усёй краіны выконвалі складаныя заданні і дэманстравалі экспертам сваё майстэрства ў адной з 47 кампетэнцый.

СТАР. 5



Фота Яна ХВЕДЦЬЫНА

Вялікая колькасць зацікаўленых — каля майстроў модных прычосак.

Сацыяльны вектар

У «адно акно» ўмясцілася 181

Электронныя даведкі, куток дзіцяці і пакеты паслуг для шматдзетных



Сёння ў Беларусі можна атрымаць адміністрацыйнае рашэнне па шэрагу падатковых і мытных працэдур, пытаннях памежнай службы, органаў унутраных спраў, сувязі ў свой асабісты кабінет у сеціве, не выходзячы з дому. Дастаткова падаць заяву на іх праз адзіны партал электронных паслуг. А ў далейшым, як мяркуецца, можна будзе праз электронную форму запраسیць у госці іншаземца, зарэгістраваць зямлю ці кватэру, атрымаць даведку аб выдачы субсідыі на будаўніцтва ці пакупку жылля і здзейсніць шмат іншых працэдур. Удасканаленую работу службы «Адно акно», дзейнасць якой курыруе Міністэрства юстыцыі, паказалі ў Заводскім раёне сталіцы.

СТАР. 4

ISSN 1990 - 763X



20184>



9 771990 763008



ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2020 года

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА